

АДКАЗЫ ДА АЛІМПІЯДНЫХ ЗАДАННЯЎ КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3

Заданне 1. Падлічыце колькасць гукаў у канчатках прыведзеных слоў:

Смяешся, вясёлыя, сяцёр, адпачываючы, малююць, спявалася, адпачываў, мяне, цудоўна, вамі, бачаць, нам, абы-хто, чый-небудзь, па-мойму, дарэшты, крочаць, якаясь, дзясяцю, нейкае.

Адказы. Смяешся – 2 гукі, вясёлыя – 3 гукі, сяцёр – 0 гукаў, адпачываючы --, малююць – 2 гукі, спявалася – 1 гук, адпачываў -- 0 гукаў, мяне – 1 гук, цудоўна --, вамі – 3 гукі, бачаць – 2 гукі, нам – 2 гукі, абы-хто – 1 гук, чый-небудзь – 0, па-мойму --, дарэшты --, крочаць – 2 гукі, якаясь – 3 гукі, дзясяцю – 1 гук, нейкае – 3 гукі.

Заданне 2. Адзначце словы з невытворнымі асновамі:

Зімовы, шчодры, заезд, стоячы, цёплы, сталіца, бязмежны, пір, доўгі, пад'ехаць, улева, верны, пашыць, дар, хутка, вясёлы, аповесць, ліпень, жнец, жнівень.

Адказы. Шчодры, цёплы, сталіца, пір, доўгі, дар, вясёлы, аповесць, ліпень, жнівень.

Заданне 3. Адзначце словы, у якіх выдзелены формаўтваральныя марфемы:

Вятрыска, **най**лепшы, **абы-**чый, **дзе**сьці, **мудрэ**йшы, **малю**пасенькі, **чый-**небудзь, **зжаў**целы, **заў**чора, **правесці**, **сіне**ца, **прачытаў**шы, **смяя**цца, **хуткасць**, **ваў**чання, **велічэ**зарны, **дамі**шча, **вычы**таць, **адпіса**цца, **сумна**ваты.

Адказы. Вятрыска, **най**лепшы, **мудрэ**йшы, **малю**пасенькі, **зжаў**целы, **сіне**ца, **прачытаў**шы, **велічэ**зарны, **дамі**шча, **сумна**ваты.

Заданне 4. Адзначце словы, утвораныя прыставачна-суфіксальным (конфіксным) спосабам:

Абыходжанне, размова, адданасць, зрэдку, спаўна, каласіца, праўнук, змоладу, далучэнне, бясхлебіца, дзесяці, абязлесіць, абы-як, пера'езд, зазімак, залаты, надвячорак, надвор'е, бесперастанку, упустую.

Адказы. Зрэдку, спаўна, змоладу, бясхлебіца, абязлесіць, зазімак, надвячорак, надвор'е, бесперастанку, упустую.

Заданне 5. Адзначце словы, утвораныя прыставачна-суфіксальным спосабам:

Прыезд, сіль, паддон, бязрогі, адчай, звечара, задажджыць, зарэчча, суквецце, прадвесне, разбегчыся, пад'езд, сумяшчаць, сузор'е, ганарыцца, сумесь, адпачынак, паслуга, перапісчык, зацішша.	
---	--

Адказы. Паддон, бязрогі, зарэчча, суквецце, прадвесне, сумесь, паслуга, зацішша.

Заданне 6. Адзначце словы, утвораныя нульсуфіксальным спосабам:

Абы-хто, апрануцца, адгавор, зелень, кудысьці, засол, які-небудзь, стрыгчыся, застава, нацярпецца, покрыў, засолка, чыйсьці, разбегчыся, ад'езд, залаты, пералесак, спеў, пагоня, кассё.

Адказы. Адгавор, зелень, засол, застава, покрыў, ад'езд, залаты, спеў, кассё.

Заданне 7. Запішыце наступныя назойнікі ў форме роднага склону множнага ліку:

Качаня, сцябло, сястра, вядро, асаблівасць, грамадзянін, мыш, неба, імя, яблыня, торт, пяро, медзвездзяня, вуха, брыво, рэмень, печ, з'ява, воблака, кола, шынель, агароджа, чалавек, песня, купіна, леў, вугаль, бярвяно, вішня, камень, трактар, адметнасць.

Адказы. Качанят, сцёблаў, сяцёр (сёстраў), вёдзер (вёдраў і вядзёр), асаблівасцей, грамадзян, мышэй, нябёс (нябёсаў), імяў (імён і імёнаў), яблынь, тартоў, пёраў, медзвездзянят, вушэй, броваў (брывоў), рамянёў, печай (пячэй), з'яў, воблакаў (аблокаў), колаў, шынялёў, агароджаў, людзей, песень, купін, ільвоў (львоў), вуглёў (вугалёў), бярвён, вішань (вішняў), камянёў, трактароў, адметнасцей.

Заданне 8. Адзначце прыметнікі, ад якіх не ўтвараюцца ступені параўнання:

Васільковы, малады, вялізны, стальны, босы, бронзавы, вясёлы, гераічны, бялюткі, добры, буланы, жанаты, зялёны, дрэнны, беласнежны, прыгожы, дробненькі, цёмны, светлы, старанны.

Адказы. Васільковы, вялізны, стальны, босы, бронзавы, гераічны, бялюткі, буланы, жанаты, беласнежны, дробненькі.

Заданне 9. Адзначце дзеясловы, якія ў форме 2-й асобы множнага ліку цяперашняга або будучага простага часу маюць канчаток -аце (-яце):

Праць, адабраць, асмяяць, атрэсці, басці, вярцець, абысці, адазвацца, плесці, стрыгчы, цярпець, дрыжаць, адрачыся, казаць, гнаць, ліць, устаць, віць, бегчы.

Адказы. Праць – пераце, адабраць – адбераце, асмяяць – асмяяце, атрэсці – атрасяце, басці – бадзяце, адазвацца – адзавяцеся, плесці -- плецяце, стрыгчы – стрыжаце, адрачыся – адрачацеся, казаць – кажаце, ліць – льяце, віць – уяце.

Заданне 10. Вызначце, якой часцінай мовы з'яўляюцца ў сказах выдзеленыя словы:

1) У адным з мінскіх паркаў узвышаецца помнік піянеру-герою. 2) На душы добра. 3) Дзяўчаты вельмі добра спяваюць. 4) Столькі перахварэла з-за яго, столькі перажыла. 5) Столькіх страцілі ў вайну!.. 6) Чужое сваім не заві. 7) Жыў ён на пасецы адзін. 8) Усё жыццё – адны клопаты. 9) Амаль усе

газеты давалі перадавыя артыкулы на **адны** тэмы. 10) **На адрас** Веры прыйшла паштоўка.

Адказы. 1) займеннік; 2) безасабова- прэдыкатыўнае слова; 3) прыслоўе; 4) прыслоўе; 5) назоўнік; 6) назоўнік; 7) прыслоўе; 8) часціца; 9) прыметнік; 10) прыназоўнік.